

Асноўныя ўстаноўкі развіцьця народнае гаспадаркі і культуры БССР за пяцігоддзе (1928-29-1932-33 г.)

Працяг да кладу тав. Карліна на партактыве Менскага арганізацыі

Індустрыйлізацыя сельскай гаспадаркі

На лініі індустрыйлізацыі сельскага-гаспадарчага краёва

сельскай гаспадаркі вядзецца прымескімі або

хозяйствамі на пераэраграмаўшчыні мясоўскіх

прадпрыемстваў у республіканскіх або

гарадскіх аўтакамітетах

Якія прадпрыемствы		Копш
Малочная прымескія		
850 сувалоўскіх заводаў і пунктіа	250.000	руб.
5 міхаліцкіх заводоў	100.000	
4 падольскіх сковы	260.000	
5 гарадскіх малочных	1.345.000	
Крухмальная прымескія		
6 цюковых крухмальных-сушалак	1.130.000	
80 бульбін-цервічных	1.300.000	
2 заводы по сушці бульбы	50.000	
Першапачатковіх апрацоўка ільну		
5 заводоў бульбін (з 2 в мачынні, аддаленнасці	1.550.000	
10 пунктіа на пераэраграмаўшчыні Ільянікі	221.000	
Пладагародная прымескія		
4 камбінатаў завоўні	704.000	
13 бульбін дробных завоўні	975.000	
46 сушалак	69.000	
Рыбная прымескія		
4 концэнтраворовыя завоўні	100.000	
Млынная прымескія		
(васковая)		
Пабудова новых і пераэсталивых старых млыноў	2.409.000	
на суму		

Пры ажыццяўленні гетах плян-
даўніцтва вагі прымескіх прадук-
ціў да вагаў прадукціі сельскай
гаспадаркі ў наступным выглядзе:
— будаўніцтва ў сельскай гаспадар-
кі на падтрымку ажыццяўлення

Аб тэхнічнай рэнсанструцыі і ўзы- ванын хемічных прадпрыемстваў у народнай гаспадарцы

Па тэхнічнай рэнсанструцыі вель-
мі вядзецца ўзыманіе насташніх бы-
тавых установак па прымескіх бы-
тавых установках і прамысловых бы-
тавых установках

Павыліччык на кампінгах падтрым-
кі фонду гарадскога насељніцтва да 1.445
тыс. цэнтрыераў, або ён прыблі-
зіцца да насељніцтва

Па сельскай гаспадарцыі ствараец-
ца магнітасць ўзыманія насташніх бы-
тавых размежаваній 680.039 тон на падтрымку,
т. він рост спажывання на 450 прац-

ца падтрымкі

Павыліччык на кампінгах падтрым-
кі фонду гарадскога насељніцтва да 1.445
тыс. цэнтрыераў, або ён прыблі-
зіцца да насељніцтва

Па сельскай гаспадарцыі ствараец-
ца магнітасць ўзыманія насташніх бы-
тавых размежаваній 680.039 тон на падтрымку,

т. він рост спажывання на 450 прац-

ца падтрымкі

Павыліччык на кампінгах падтрым-
кі фонду гарадскога насељніцтва да 1.445
тыс. цэнтрыераў, або ён прыблі-
зіцца да насељніцтва

Па прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электрыфікацыі прымескіх — відкідкавальні-
не электрэнергіі на яго работала

насташніе размежаваніе в 2.000 кілват-гадзін
да 2.890 кілват-гадзін, або да 41

пр. Ступені электры